

5. Филокартия [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/филокартия>. – Дата доступа: 20.11.2018.

6. Юрьев В. Тема коллекции – памятники мира / В. Юрьев // Филокартия. – 2007. – № 4. – С. 48.

## ТЭМА МАЛОЙ РАДЗІМЫ Ў ТВОРЧАСЦІ АЛЕСЯ ГАРУНА

*A. I. Бабко,*

*кандыдат філософскіх навук, дацэнт,  
дацэнт кафедры філософіі і метадалогіі гуманітарных навук  
Беларускага дзяржавнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў*

Мастацкая распрацоўка тэмы малой радзімы адбываеца ў творчасці Алеся Гаруна ў стыхіі ўсеабыдымнай палымянай любові да бацькаўшчыны ўвогуле, што прасякае ўсе кірункі жыцця і дзеяйнасці паэта. Аналіз праблематыкі, датычнай згаданай распрацоўкі (як і іншых аспектаў творчай спадчыны Алеся Гаруна), ніколі не страціць свайго грунтоўнага значэння для беларускага народа і яго культуры дзеля каласальнай духоўнай вышыні яго прадмета, дзеля таго месца і той ролі, што належала і належыць яму ў працэсах сталення і самаразвіцця нашай нацыі. Разам з тым ён мае і істотны філософскі патэнцыял, дазваляючы выявіць важныя і цікавыя нюансы цэлага шэрагу агульнафілософскіх, этычных і эстэтычных пытанняў (у першую чаргу тых, што датычаць судносін усеагульнага і адметнага, універсальнага і індывідуальнага).

Настрой думак Алеся Гаруна і лірычнага героя яго твораў, адзначаны пачуццём сыноўнай адданасці Айчыне, з неабходнасцю ўключае ў сябе і адчуванне непарыўнай повязі з малой радзімай. Сапраўды, нельга любіць усім сэрцам сваю вялікую і прыгожую бацькаўшчыну і грэбліва ставіцца да мясцін, дзе нарадзіўся і вырас. Глыбіня, інтэнсіўнасць і тых, і

другіх стасункаў выяўляеца ў творах паэта як ідэнтычная, ідэнтычныя і формы іх мастацкай перадачы. З асаблівай сілай згаданая інтэнсіўнасць і глыбіня паказваюца ў вершы «Дзяўчынчака-сэрца, сябе не трывож», дзе дачыненне да радзімы ставіцца ў адзін шэраг з адносінамі да маці і да каханай [1, с. 73]. Паэт падкрэслівае высокадухоўны характер усіх гэтых адносін: на іх узоруны робіцца немагчымай зрада (ва ўсіх яе праявах) і ўвогуле брыдота ўсякага кшталту. Такое дачыненне з'яўляеца надзвычай патрабавальным да чалавека, аднак разам з тым і дае яму вельмі шмат. Да яго складана ўзняцца, аднак відавочна, што працэс дадзенага ўзняцця выступае як самаразвіццё, як рух наперад ягонага носьбіта (немагчымы без напружанай духоўнай працы).

У сваіх працах Гегель даводзіў празаічны характер сучаснай эпохі, гаварыў аб тым, што грамадства, якое грунтуеца на прынцыпе падзелу працы, абумоўлівае дамінаванне партыкулярнага, прыватнага аспекту ў жыцці людзей. Філосаф указваў разам з тым, што туга па герайчным мінуlyм, па той эпосе, калі чалавек браў на сябе адказнасць за цэлае, не пакідае і не можа пакінуць нас, якімі б зручнымі ні былі для нас сучасныя варункі [2, с. 211; 3, с. 192–194]. Жыццё і творчасць Алеся Гаруна выступае як найвышэйшае абвяржэнне гегелеўскага пункту гледжання – гэта жыццё і творчасць герайчнай асобы. Яно паказвае, што чалавек здольны ўзняцца да адпаведнага ўзоруна і што грунтоўнае значэнне пры гэтым мае любоў, магутная і натхняльная, любоў да радзімы, да маці і да каханай, любоў ва ўсіх яе формах, любоў, якая разбурае сам падмурак філістэрскага стаўлення да жыцця.

Важная акалічнасць, якая яскрава пацвярджае прыведзеную вышэй выснову, звязана з тым, што глыбокая повязь Алеся Гаруна з радзімай мусіла прыйсці праз сур'ёзныя выправаванні: паэт быў надоўга адлучаны ад яе фізічна. Тым не менш яго пачуцці не згаслі (ён разглядае адпаведную перспектыву як у найвышэйшай ступені небяспечную, хоць і

магчымую: чалавеку цяжка вытрываць трагічны досвед, спаскusa пазбавіцца яго праз прыняцце абывацельскага настрою думак і ладу жыцця ўчэпістая, гатовая выкарыстаць любую нашу слабінку [1, с. 49]); наадварот, яны загартаваліся, зрабіліся больш моцнымі.

Дачыненне да малой радзімы падаецца паэтам як істотны фактар, што дапамагае вытрываць разлуку з бацькаўшчынай. Так, лірычны герой яго верша «Гэй жа ж, мая вёска!..», раз'яднаны з роднымі мясцінамі і ў прасторы, і ў часе, памятае іх да драбніц. Някідкая, сціплая карціна роднай вёскі і яе жыцця выклікае ў ім магутную эстэтычную рэакцыю: «Успамін ўсенька // Ў вобраз адзін луча, // Вобраз сэрцу мілы, // Мілы, аж балочы...» [1, с. 63]. У адзінстве, цэласнасці вобраза родных мясцін яскрава выяўляеца, дарэчы, сінтэтычныя характеристар эстэтычнага дачынення. Перадаецца ён і ў заключнай частцы верша: «Я сардэчнай думкай, // Пакуль жыці буду, // Вёска мая родна, // Цябе не забуду!..» [1, с. 63]. («Сардэчная думка» – гэта мастацкая формула, якая надзвычай добра дэманструе характеристары для носьбіта эстэтычнага дачынення адзінства мыслення і пачуццяў, рацыянальнага і эмацыянальнага.)

З даведзенага вышэй вынікае, што, будучы неад'емным складнікам дачынення да бацькаўшчыны, пачуццё любові да малой радзімы выступае разам з тым як высокое і арганічнае яго ўвасабленне. Яно з'яўляеца часткай і разам з тым пэўным, канкрэтным вобразам цэлага. Такі стан рэчаў у найвышэйшай ступені характеристары для духоўнай сферы. Нельга не заўважыць, што ён адзначаны ўнутранай супярэчлівасцю (частка фігуруе разам з тым у пэўным сэнсе як цэлае), аднак гаворка ідзе пра супярэчлівасць дыялектычную, гэта значыць напружаную, але разам з тым і жывую, рухомую, здольную вывесці яе носьбіта на прынцыпова новы ўзровень самаразвіцця.

Неабходна адзначыць, што ў дадзеным выпадку супярэч-  
насць выступае як знятая, як утаймаваная, як улучаная ва  
ўлонне гармоніі, у чым зноў-такі выяўляеца эстэтычнае вы-  
мярэнне любові да радзімы і да той яе часткі, з якой пачына-  
еца дарога ў жыццё. Творчасць Алеся Гаруна ў згаданым  
(патрыятычным) яе аспекте выяўляе і дазваляе, значыцца,  
асэнсаваць істотныя характеристыкі духоўнага: дух змяшчае  
ў сабе магутнае памкненне да гарманічнага, высокага, свет-  
лага і здольны ўзняцца да яго пры ўсёй сваёй супярэчлівай  
існасці. Іманентная творчая першааснова свету можа выявіц-  
ца арганічна і гарманічна на яго ўзоруні ўвогуле і ў пэўных  
яго праявах (такіх як патрыятычны настрой думак, узяты ў  
аспекце глыбокай узаемасувязі паміж яго глабальным і ла-  
кальным кампанентамі – паміж адданасцю бацькаўшчыне  
ўвогуле і пачуццём яднання з малой радзімай). Відавочна,  
што дадзены момант мае істотнае практычнае (этычнае)  
значэнне: ён нацэльвае чалавека на поўную, гарманічную і  
творчую рэалізацыю ў яго жыцці высокіх агульначалавечых  
прынцыпаў.

Такім чынам, любоў да малой радзімы раскрываеца ў  
творчасці Алеся Гаруна як неад'емная складовая частка  
шматмернага, багатага на вызначэнні дачынення да баць-  
каўшчыны ўвогуле. Разам з тым, аднак, яна ўласабляе згада-  
нае дачыненне як пэўныя яго вобраз, выяўляючы ў сувязі з  
гэтым істотныя характеристыкі духоўнага ў яго най-  
вышэйшых праявах. Узнімаючыся ў сферу адпаведнага  
настрою думак, чалавек атрымлівае магутны штуршок да  
гарманічнага здзяйснення ў сваім жыцці прынцыпаў высокай  
духоўнасці, аб чым яскрава сведчыць прыклад Алеся Гаруна.

---

1. Гарун, А. Выбраныя творы / А. Гарун ; уклад., прадм., камент.  
У. Казберука. – Мінск : Беларус. кнігазбор, 2003. – 448 с. (4) с.

2. Гегель, Г. В. Ф. Философия истории / Г. В. Ф. Гегель. // Сочинения. –  
М. ; Л., 1935. – Т. 8. – 470 с.

3. Hegel, G. W. F. Ästhetik : in 2 B. / G. W. F. Hegel. – 3. Aufl. – B. 1. –  
Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1976. – 591 S.